



САЛІГОРСКУ
60 ГАДОЎ

7-10

ТКАЦКІ
ПЛЕНЭР
У НЕГЛЮБЦЫ

13



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

22

ЖНІЎНЯ 2018 г.

СЕРАДА

№ 160 (28776)

ЦЫТАТА ДНЯ



Людміла ЛЁГКАЯ, начальнік аддзела медыцынскай дапамогі маці і дзецям галоўнага ўпраўлення арганізацыі медыцынскай дапамогі і экспертызы Міністэрства аховы здароўя:

«У Міністэрстве аховы здароўя Беларусі і ўпраўленнях па ахове здароўя аблвыканкамаў мы займаемся маніторынгам паведамленняў пра збор сродкаў на лячэнне і рэабілітацыю беларусаў за мяжой, у тым ліку і для таго, каб даць ацэнку таму, ці ўвесь аб'ём медыцынскай дапамогі і рэабілітацыі гэтае дзіця або дарослы чалавек атрымаў у нас. Маніторым з мэтай высвятлення, для чаго менавіта ажыццяўляецца збор грошай праз рэкламу на тэлебачанні і ў іншых СМІ».



КОРАТКА

• Доля ААТ «ААБ Беларусбанк» на рынку жыллёвага крэдытавання складае амаль 50 %.

• Гатоўнасць апошніх шасці пусковых комплексаў для выдачы магутнасці з БелАЭС складае больш за 70 %.

• Хірургі нейрахірургічнага аддзялення Магілёўскай гарадской бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі праводзяць больш за 500 нейрахірургічных аперацый у год. З іх каля 200 на пазваночніку, у тым ліку замену пазванкоў.



• У рацэ Нішчы каля аграгарадка Клясціцы Ратонскага раёна дайверы і краязнаўцы знайшлі часткі старога моста і млын.

СПЕЧАНА З ДУШОЙ



Валянціна ГМІР, Наталля ХМАРУК, Галіна ШЭЛЕСТ, Раіса ШПУДЗЕЙКА і Валянціна ЛІЧЭЎСКАЯ (на фота) — жыхаркі суседніх вёсак Дзераўная і Гарадная. Іх аб'ядноўвае не толькі зямляцтва і суседства, але і праца, і ўменне зберагаць мясцовыя народныя звычай і традыцыі. Па-першае, жанчыны з'яўляюцца сацыяльнымі работнікамі і працуюць у адной установе — у Столінскім цэнтры

сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. У кожнай з іх пад апекай па некалькі пенсіянераў старэйшага ўзросту. А па-другое, у вёсках іх ведаюць і як майстрых па выпечцы, знатных каравайніц. Вось і на нядаўнім вясковым свяце жанчыны дэманстравалі сваё мастацтва — духмяныя караваі.

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

У цэнтры ўвагі

Школьны абед: смачна, карысна, прыгожа

Што рабіць, каб навучэнцы не замянялі
здоравае харчаванне піцамі і сасіскамі?

Якім павінна быць дзіцячае харчаванне: смачным ці карысным? А ці можна зрабіць яго адначасова і смачным, і карысным, асабліва ў школьнай сталовай? У Навукова-практычным цэнтры НАН Беларусі па харчаванні вырашылі з дапамогай анкетавання расставіць усе кропкі над «і».



— Мы дамовіліся з Міністэрствам адукацыі, што ў анкетаванні будуць удзельнічаць амаль усе школы, — раскажаў **начальнік аддзела харчавання НПЦ па харчаванні Валерый ШЫЛАЎ**. — Нас цікавіць, як ацэньваюць школьнае харчаванне самі вучні, іх бацькі і педагогі, і на падставе атрыманай інфармацыі будзем рабіць высновы.

Аўтараў анкет, у прыватнасці, цікавіць ступень задаваленасці якасцю харчавання ў школе, складаннем меню, арганізацыяй рэжыму харчавання, санітарным станам сталовай... Запоўніць анкету можна на сайце Навукова-практычнага цэнтра НАН па харчаванні <http://www.new.belproduct.com/uslugi/anketirovanie.html>

СТАР. 4



РЭВІЗІЯ ПЕРАД ЗІМОЙ

Як дыхтоўна падрыхтавацца да халадоў?

Да надыходу халадоў засталася зусім нічога. Менавіта таму канец жніўня — самы час правесці праверку патэнцыйна небяспечных месцаў з проціпажарнага пункту гледжання ва ўласным доме. Як правіла, гэта пачное абсталяванне і электрычная праводка.

— У Мінскай вобласці па-ранейшаму ў сельскай мясцовасці, ды і часта ў раённых цэнтрах для ацяплення жылля выкарыстоўваюць печку, — кажа **афіцыйны прадстаўнік Міністэрства па надзвычайных сітуацыях па Мінскай вобласці Анастасія ШВАЙБОВІЧ**. — Шмат дзе іх узрост ужо вельмі паважны.

Сіноптыкі абяцваюць, што ночы ў найбліжэйшыя дні будуць ужо халаднаватыя. Таму самы час правесці, наколькі ж печка не прапускае куродым у жылло памяшканне. Сценкі печкі і комін трэба пабяліць, а пасля ў ёй прапаліць. Калі недзе ў корпусе з'явіліся трэшчыны — дым іх «падсвеціць», як на фоталёнцы. Іх і трэба затынкаваць. Таксама паміж печку і сцяной абавязкова павінна быць так званая адступка — паветраны прамежак, які будзе выконваць ролю цеплавога ізалятара для дрэва.

Паказальным з'яўляецца выпадак, які адбыўся ў Мар'інай Горцы 14 мая. На вуліцы Кірава загарэўся прыватны дом. Ратавальнікі, якія прыбылі на месца падзей, выявілі, што ўнутры драўлянай пабудовы адбываецца адкрытае гарэнне. У пакоі пасля яны знайшлі целы дзвюх жанчын. Адной з іх было 94 гады, другой — 70. Узгаранне адбылося з-за няспраўнай печкі. Пажар таксама знішчыў дах на плошчы ў 25 квадратных метраў і маёмасць унутры дома.

Не з'яўляецца выключэннем з проціпажарнай прафілактыкі і гарышча. Натуральна, што ўчастак коміна, які там праходзіць, не можа кантралявацца гаспадаром у пастаянным рэжыме. Акрамя таго, ёсць у коміне адно «слабае» месца — там, дзе ён судакранаецца з драўлянымі перакрыццямі даху.

СТАР. 4

ISSN 1990 - 763X



18160>



9 771990 763008